

УДК 94 (476)

## ДА ПЫТАННЯ АБ ПЕРАДЫСЛАКАЦЫ ПОСТАКАЎСКІХ ФАРМІРАВАННЯЎ ЗА “ЛІНІЮ КЕРЗАНА” Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 1944 Г. – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ 1946 Г.

Рыбак Н.А.

УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт»  
г. Гродна, Рэспубліка Беларусь

Па меры вызвалення тэрыторыі Беларусі ад нямецка-фашысцкіх акупантаў у ліпні 1944 г. савецкае камандаванне пачало раззбрасці і ліквідацыю структур польскага падполля – Арміі Краёўай (АК), якая была створана яшчэ ў 1942 г. і ставіла сваёй мэтай барацьбу за аднаўленне Польшчы ў межах 1939 г. Ва ўмовах новай васнна-палітычнай сітуацыі большасць кадравых афіцэраў АК прыняла рашэнне са зброяй у руках прафілацаца на заход, на тэриторыю Польшчы.

Працэс перадыслакацыі пачаўся летам 1944 г., але пік яго прыпаў на другую палову 1945 г. Існавалі два шляхі перадыслакацыі. Першы – прапрыг ў праз савецка-польскую мяжу са зброяй у руках. Другі – “легальны”, з адпаведнымі дакументамі, выдадзенымі ў рамках рэпатрыяцыі польскага насельніцтва. У выніку перадыслакацыі за “лінію Керзана” і арыштаў акаўцаў, ужо ў канцы верасня 1945 г. цэнтральная структуры акругі перасталі існаваць [1, с.235].

Вялікая частка акаўскіх атрадаў прафілацаца на тэрыторыю Польшчы са зброяй у руках у перыяд з другой паловы 1944 да пачатку 1945 г. Гэта тлумачыцца разгубленасцю кіраўніцтва АК у новай васнна-палітычнай сітуацыі, жаданнем змагацца з немцамі на тэрыторыі Польшчы, а таксама рэпрэсіямі з боку сілавых структур БССР. У гэты перыяд перадыслакаваліся на тэрыторыю Польшчы атрады пад камандай падпалкоўніка Ч. Дэмбіцкага (“Ярома”), падпалкоўніка Я. Праудзіц-Шляскага (“Праудзіц”), падпалкоўніка С. Сендзяка (“Варты”, “Осёт”), маёра З. Шэндзеляжа (“Лупашка”), паручніка У. Кітоўскага (“Орлік”) і іншых.

У першую чаргу перадыслакацыі падлягалі тыя ўзброснныя фарміраванні, якія трапілі ў поле зроку НКУС БССР. Пакінуць сваю тэрыторыю без адпаведнага загаду акаўскім структурам забаранялася. Трэба адзначыць, што першымі пакідалі Беларусь афіцэры АК, якія ў пераважнай колькасці з'яўляліся выхадцамі з этнічных польскіх земель. Гэта адмоўна адбівалася на баяздольнасці акаўскіх, а пасля афіцыйнага распуску АК у студзені 1945 г. і постакаўскіх фарміраванняў. Толькі з лістападу 1944 па сакавік 1945 г. згодна з

падлікамі польскага гісторыка К.Красеўскага. Гродзеншчыну пакінула каля 39 афіцэраў АК [2, с.659]. Тыя, хто паходзіў з заходнебеларускіх зямель і меў тут сям'ю і маёмаць, не збіраліся пераходзіць усталяваную новую савецка-польскую мяжу. Аднак з узмацненнем рэпрэсій з боку НКУС БССР, а таксама ў выніку непапулярнай эканамічнай палітыкі Савецкай улады колькасць акаўцаў і іх памагатых з ліку мясцовага польскага насельніцва, што жадалі пакінуць тэрыторыю БССР, павялічвалася.

Трэба адзначыць, што, нягледзячи на забарону самастойна пакідаць тэрыторыю Беларусі, некаторыя атрады парушалі гэты загад. Асабліва востра дадзеная праблема стаяла для 10 Гродзенскага абвода Беластоцкай акругі АК–АКА<sup>1</sup>–ВІН<sup>2</sup> [2, с. 694–695]. Загад асабовому складу Гродзенскага інспектарата пакінуць беларускія землі быў выдадзены яго камандантам капітанам У. Шымборскім ("Бонк") 30 чэрвня 1945 г. Згодна з ім, перадыслакавацца за "лінію Керзана" павінны былі тыя, хто знаходзіўся пад испасрэднай пагрозай арышту з боку НКУС БССР [1, с. 239].

З умацаваннем аховы савецка-польскай мяжы яс пераход ускладняўся. Пераводзіць акаўскія і постакаўскія атрады цяпер даручалася найбольш вопытным яго ўдзельнікам.

Такім чынам, перадыслакацыя структур польскага падполля за "лінію Керзана" ажыццяўлялася некалькімі шляхамі. Гэта прарыў праз мяжу са зброяй у руках і так званы "легальны". Нягледзячи на структурныя рэарганізацыі, праз якія прыйшло польскае падполле, катэгарычна забаранялася самастойна пакідаць месца дыслакацыі. Аднак не заўсёды акаўцы падпарадкоўваліся загадам. Ва ўмовах узмацнення рэпрэсіўнай палітыкі з боку савецкай улады ў дачыненні да ўдзельнікаў польскіх структураў, многія з іх імкнуліся пакінуць тэрыторыю БССР. У першую чаргу гэта тычылася афіцэрскага складу АК–ВІН. Тым не менш, перадыслакацыя акаўскіх фарміраванняў на тэрыторыю Польшчы не азначала спынення іх дзеянасці на заходзе Беларусі.

#### ЛІТАРАТУРА

1. Tygiel narodyw. Stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939–1953./Pod red. K.Jasiewicza.– Warszawa, Londyn, 2002.– 630 s.
2. Krajewski K., Jabuszewski T. Białostocki okręg AK–AKO. VII.1944–VIII.1945.– Warszawa, 1997.– 853 s.
3. Польское подполье на территории западных областей Беларуси (1939–1954 гг.): Монография./ С.А.Ситкевіч, С.А.Сільвановіч, В.В.Барабаш, І.А.Рыбак.– Гродно: ГГАУ, 2004.– 345 с.

<sup>1</sup> "Армія Краёва Абывацэльска".

<sup>2</sup> "Вольнасць і незавісласць".